



Іван ШАЛКОВІЧ —
матрос на паромнай
пераправе «Снядзін».



СНЯДЗІН І СНЯДЗІНЦЫ



Вёска Снядзін пад Петрыкавам знаходзіцца на самым беразе Прыпяці, і рэдка калі ў час вясновых паводак вада не падбіраецца да самых дамоў. Сёлета паводка таксама наблізілася да населенага пункта, папужала пенсіянераў, якіх тут большасць, нагадала ім пра мінулыя бедствы. Але спынілася, не пайшла нязваным госцем у хаты ды хлявы. І ўсё-ткі да самай сярэдзіны мая Снядзін быў адрэзаны ад свайго райцэнтра, пакуль не запрацаваў паром. Галоўная дарога па-ранейшаму застаецца цераз Прыпяць.

— Калісьці тут былі сельскі Савет, саўгас, свая леспрамга-

саўская пякарня, вузкакалейка, школа, медыцынская ўстанова, некалькі крам, — мы жылі багата, лічы, пры камунізме, — з гонарам і ў той жа час з горыччу ў голасе кажуць вясковыя пра сваю малую радзіму. — Толькі цяпер гэта зразумелі... А вясновая паводка вялікай бяды не чыніць — вада прыходзіць і сыходзіць.

На лавачцы каля дома нумар трынаццаць, дзе жыве старэйшына вёскі і сацыяльны работнік Валянціна Кірыловіч, збіраюцца аднавяскоўцы. Такая вось завяздзёнка, можна сказаць, традыцыя — пабачыцца, пагаварыць, па-суседку паплакацца. Часам і паспяваць — успомніць палес-



Пенсіянерка
Ніна ЗАНКЕВІЧ
і яе тэхналогія
вырошчвання
памідораў.

кі фальклор. Цяпер пенсіянеры з нецярплівасцю чакаюць лета: у час школьных канікулаў вёска, як у былыя часы, напоўніцца дзіцячымі галасамі.

Анатоль КЛЯШЧУК,
фота аўтара.
**Больш здымкаў і відэа
глядзіце на сайце zviazda.by**



Стараста вёскі
Валянціна КІРЫЛОВІЧ
(у цэнтры)
са сваімі суседзьмі.



Марыя
ДАМАСЕВІЧ —
выканаўца
народных
песень-балад.



Дзмітрый
РУБЧЭУСКІ
на ўласным
трактары
дапамагае
аднавяскоўцам
на сяўбе.